

Будзь у курсе!

Абвешчаны графік работы пунктаў спрошчанага пропуску

Дзяржапагранкамітэт Беларусі апублікаваў графік работы пунктаў спрошчанага пропуску на беларуска-літоўскай граніцы ў Дзень усіх святых і Дзень памінання памерлых. Такая інфармацыя размешчана на сайце ведамства.

На граніцы з Літвой 1-2 лістапада будуць працаваць пункты спрошчанага пропуску «Відзы» (Браслаўскі раён) — кругласутачна, «Доцішкі» (Воранаўскі раён) — з 10.00 да 19.00, «Парэчча» (Гродзенскі раён) — з 9.00 да 19.00, «Пяцюлеўцы» (Шчучынскі раён) — з 12.00 да 17.00.

Пункт спрошчанага пропуску «Кемелішкі» ў Астравецкім раёне будзе адкрыты 1 і 2 лістапада з 10.00 да 17.00. Перайсці граніцу праз пункт пропуску «Пяцкуны» ў Іўеўскім раёне 1 і 2 лістапада можна будзе з 12.00 да 17.00, а праз «Геранёны» ў тыя ж дні з 11.00 да 17.00.

Граніцу з Латвіяй у гэтыя ж дні з 9.00 да 17.00 можна будзе перасекчы праз пагранічны пераход «Плюсы» (Браслаўскі раён), а таксама праз «Гаўрыліна» (Верхнядзвінскі раён) — пры наяўнасці заявак.

У гэтых пунктах спрошчанага пропуску могуць перасякаць граніцу грамадзяне, якія стала жывуць на пагранічнай тэрыторыі.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне гарачай лініі Дзяржапагранкамітэта (017) 216 26 12.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Усё пра аўтасэрвіс, дарогі і відэафіксацыю

У Мінску пад дахам Футбольнага манежа адкрыліся адразу дзве міжнародныя спецыялізаваныя выстаўкі «Аўтасэрвіс. Механіка. Аўтакампаненты» і «Дарожнае будаўніцтва».

Сярод іх удзельнікаў прадстаўнікі Расіі, Украіны, Германіі і іншых краін. Яны на сваіх стэндах паказалі станцыі тэхнічнага абслугоўвання, шынамантаж, абсталяванне для мыцця транспартных сродкаў, іх дыягностыкі і рамонт. Прадстаўлены тут і аўташколы і школы экстрэмальнага кіравання, спецыяльная літаратура, аўтацюнінг, аксэсуары, сродкі аховы любімага «жалезнага каня», аўтакасметыка, аўтахімія, мабільная сувязь, аўтамабільная электроніка, аўдыё- і відэатэхніка.

А якія разнастайныя сістэмы сёлета можна тут убачыць! Напрыклад, сістэмы экстраннай сувязі на дарогах са службамі апэратыўнага рэагавання, кантролю надвор'я на дарогах, перадачы інфармацыі і сувязі, фота-, відэафіксацыі і кантролю дарожнай сітуацыі, кантролю

і фіксацыі выканання правілаў дарожнага руху і г. д.

Для кіроўцаў карысна ўбачыць на свае вочы навінкі інфармацыйнага забеспячэння ўдзельнікаў дарожнага руху, скажам, сістэмы інфармавання пра размяшчэнне парковак і наяўнасць свабодных месцаў, новыя рашэнні і прапановы па арганізацыі паўнаўтаснага прыдарожнага сэрвісу. Яго перавагі пачынаеш цінаць толькі за рулём у час доўгага падарожжа.

У дзелявой праграме выставак звяртае на сябе ўвагу канферэнцыя «Інавацыйныя тэхналогіі і абсталяванне для дарожнай галіны». Тут размова пойдзе пра вытворчасць новых дарожна-будаўнічых матэрыялаў, выкарыстанне тэхнагенных адходаў для будаўніцтва мясцовых дарог, у цэлым пра павышэнне эфектыўнасці эксплуатацыі ўнутрыгаспадарчых дарог невялікай працягласці.

Запланавана міжнароднае спецыялізаванае спаборніцтва сярод экспертаў у сферы транспартных тэхналогій SERVICE MASTER 2019.

Леанід ТУГАРЫН.

ВЕСТКА З МІНУЛАГА

Пячатку Уладзіміра Манамаха знайшлі падчас раскопак на тэрыторыі Новага замка ў Гродне

Як паведамілі карэспандэнту БелТА ў Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі, так званую віслую пячатку, якую можна аднесці да першых гадоў існавання Гродна, падчас работ на Новым замку знайшоў археолаг Іван Спірын.

«Такія свінцовыя пячаткі заціскаліся на шнурках, прымацаваных да дакументаў, напрыклад, лістоў. З пячаткай яшчэ будуць працаваць спецыялісты, але ўжо можна выказаць здагадку, што яна належала князю Уладзіміру Манамаху, бацьку гродзенскай князёўны Агаф'і», — расказалі ў музеі. На адным баку пячаткі змешчана выява Васілія Кесарыйскага (нябес-

ны заступнік Манамаха), а з другога боку размешчаны надпіс на старажытнарускай мове з просьбай аб божай дапамозе.

Такія пячаткі адносяцца да позняга перыяду ўлады Уладзіміра Манамаха (пасля 1113 года). У музеі адзначылі, што ў 1116 годзе вялікі князь кіеўскі Уладзімір Манамах выдаў сваю дачку Агаф'ю за князя Усевалада Давыдавіча, якога ў 1127 годзе ў першай летапіснай згадцы пра Гродна называюць гродзенскім князем.

Гэта не першая незвычайная знаходка на тэрыторыі гродзенскіх замкаў. Пры рэканструкцыі Старога замка,



у прыватнасці, было арганізавана археалагічнае суправаджэнне. Усяго за два гады раскопак на яго тэрыторыі знойдзена больш за 3 тысячы артэфактаў. Сярод іх не толькі прадметы побыту (цвікі, наканечнікі стрэл, гузікі), але і каштоўныя ўпрыгажэнні, сярэднявечныя шахматныя фігуры, фрагмент гульнявой дошкі.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион

Организатор торгов: **ЗАО «Белреализация»** (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, **BELTORGI.BY**.

Продавец: Частное строительное унитарное предприятие «ГостСтрой» (УНП 590778694), 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д. 118, комн. 1/4, в лице антикризисного управляющего ООО «Юридический момент», тел. +375 (29) 616-50-57.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: **15 ноября 2019 г.** 09.00–17.00 на электронной торговой площадке **BELTORGI.BY**.

№ п/п	Предмет торгов	Начальная цена, бел. руб. без НДС
1	Капитальное строение, инв. № 124/С-21348, здание административно-хозяйственное – административное здание, площадь 450,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, ул. Лазо, 22	44 455,46
2	Капитальное строение, инв. № 124/С-21346, здание пристройки к заводоуправлению, площадь 298,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, ул. Лазо, 22	29 422,84

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14.11.2019 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте **BELTORGI.BY**; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 20.09.2019 г.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Брытанію чакаюць датэрміновыя выбары

Датэрміновыя парламенцкія выбары пройдуць у Вялікабрытаніі 12 снежня, перадае BBC.

Такое рашэнне было прынята большасцю галасоў у палатце абшчын — 428 супраць 20-ці. Зараз гэтае рашэнне павінна адобрыць палата лордаў.

Прэм'ер-міністр Борыс Джонсан разлічвае, што на пазачарговых выбарах яго кансерватыўная партыя заваяе большасць месцаў у палатце абшчын, і ён зможа ўрэгуляваць складаную сітуацыю з выходам Вялікабрытаніі з Еўрасаюза, каб краіна пакінула ЕС 31 студзеня 2020 года.

Ці будзе крызіс пераадолены і ці ўдасца яму перамагчы, прадказаць ніхто не бярэцца. Зараз рэйтынг кансерватыўнай партыі дастаткова высокі, аднак перадвыбарчая кампанія можа змяніць расклад сіл. Акрамя таго, спецыфіка брытанскай выбарчай сістэмы не гарантуе, што папулярная партыя зможа атрымаць большасць месцаў у парламенце.

Дыппрадстаўніцтва Ізраіля ва ўсім свеце прыпынілі работу

Усе пасольствы і консульствы Ізраіля прыпынілі сваю дзейнасць у сувязі з забастоўкай, выкліканай канфліктамі міністэрства замежных спраў з міністэрствам фінансаў краіны. Адпаведная заява была размешчана ў сераду на афіцыйным сайце знешнепалітычнага ведамства Ізраіля.

«У сувязі з рашэннем міністэрства фінансаў парушыць узгодненні і падпісаныя генеральным дырэктарам мінфіна 21 ліпеня 2019 года дамоўленасці і абавязацтва па-

сланнікаў дзяржавы Ізраіль, якія служаць за мяжой, у аднабаковым парадку выконваць новыя ўказанні, што супярэчаць раней дасягнутым умовам і парушаюць парадак, які існуе ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, мы вымушаны закрыць дыпламатычныя прадстаўніцтвы», — гаворыцца ў паведамленні. На працягу забастоўкі доступ наведвальнікаў у прадстаўніцтвы Ізраіля за мяжой будзе прыпынены, паслугі аказвацца не будуць.

У МЗС краіны заявілі, што рашэнне змяніць парадак работы дыппрадстаўніцтваў і працэдуру іх фінансавання наносіць шкоду асноватворным інструментам функцыянавання ведамства і краіны ў цэлым. У ведамстве адзначылі, што мінфін не пакінуў дыпламатам іншага выбару і выказалі надзею на ўрэгуляванне канфлікту ў найбліжэйшы час.

В.а. прэм'ера Іспаніі паабяцаў, што Каталонія ніколі не будзе незалежнай

Каталонія ніколі не выйдзе са складу Іспаніі, заявіў у сераду выконваючы абавязкі старшыні ўрада краіны Педра Санчэс у інтэрв'ю тэлеканалу Antena 3.

«Праблема ў Каталоніі заключаецца не ў незалежнасці, якой ніколі не здарыцца, — сказаў в.а. прэм'ера. — У Каталоніі ёсць праблема суіснавання». «Мы з'яўляемся сведкамі правалу руху за незалежнасць з палітычнага пункту гледжання», — дадаў Санчэс. Ён таксама запэўніў, што гатовы весці дыялог з рэгіянальнымі ўладамі «ў рамках дэмакратычнай законнасці».



www.girza.by



**Рассекатели веток
«СЕКАЧ»
и щепорезы «ДРОБНЯК»
для переработки
древесных отходов
в дешевое топливо
под пиролизные и
твердотопливные котлы,
камины, печи.
Производим и поставляем
продукцию согласно
запросу каждого клиента.**



**Работаем
по всей
территории РБ.**

УНП 691586696



Тел. 8(029) 675 18 75